

БДУ РАШАЕ ВАЖНЫЯ ДЛЯ КРАІНЫ ЗАДАЧЫ

На ўрачыстым сходзе віншавалі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт са стагоддзем

Стар. 2

БДУ ЯК СІМВАЛ ЖЫЦЦЯ

Прамова рэктара Андрэя КАРАЛЯ на ўрачыстым пасяджэнні Савета БДУ

Стар. 3

МІЖНАРОДНАЯ ПОВЯЗЬ БДУ: АД УСЯГО СЭРЦА

На адрас нашага ўніверсітэта паступілі сотні віншаванняў у відэа і дыпламах

Стар. 4–5

РОДАМ З БДУ

Новы спецпраект газеты «Універсітэт» распавядае пра погляд старэйшых выкладчыкаў на развіццё альма-матар

Стар. 6–7



Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

www.gazeta.bsu.by

УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V і XV Нацыянальных конкурсаў друкаваных СМІ «Залатая літара» ў намінацыях «Найлепшая шматтыражная газета», «Найлепшыя матэрыялы навуковай, навукова-папулярнай тэматыкі»

24 лістапада 2021 года, № 13 (2250)

Аснова поспеху БДУ – вернасць традыцыям, дух тварэння і імкненне да новага

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт годна адсвяткаваў свой 100-гадовы юбілей.

На працягу года ва ўніверсітэце праводзіліся мерапрыемствы і акцыі, прысвечаныя 100-годдзю з дня яго адкрыцця. Было рэалізавана мноства задум нашых супрацоўнікаў. 30 кастрычніка 2020 года быў дадзены ўрачысты старт святкаванню. Да гэтага часу былі зацверджаны планы мерапрыемстваў да 100-годдзя БДУ на рэспубліканскім і ўніверсітэцкім узроўнях. Акрамя святочных мерапрыемстваў, студэнцкіх акцый і падзей, рэалізоўваліся асобныя, гістарычныя і іміджавыя праекты. Так, універсітэт сумесна з Міністэрствам замежных спраў Беларусі адзначылі ўключэнне святкавання 100-годдзя БДУ

ў спіс памятных дат ЮНЕСКА на 2021 год. Група студэнтаў і супрацоўнікаў усклала кветкі на адноўленую магілу першага рэктара БДУ У. І. Пічэты, а таксама наведвала мемарыял, прысвечаны дзейнасці БДУ на станцыі Сходня (пад Масквой) у гады Вялікай Айчыннай вайны. Сумесна з Нацыянальным банкам Беларусі выпушчана памятная манета. Разам з РУП «Белпошта» створана паштовая марка да 100-годдзя БДУ. Сумесна з СААТ «Камунарка» выраблена адмысловая серыя шакаладу «Алёнка», таксама выпушчана лімітаваная калекцыя гадзіннікаў «Луч» з лагатыпам БДУ. Асобна адзначым заснаванне памятнага

нагруднага знака «100 гадоў БДУ». Асноўнымі святочнымі мерапрыемствамі сталі ўрачысты Савет БДУ, а таксама прыёмы ў гонар стагоддзя для рэктараў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі і кіраўнікоў дыпламатычных місій замежных дзяржаў і міжнародных арганізацый. Усяго ўніверсітэт павіншавалі дзясяткі партнёраў і сотні выпускнікоў з усяго свету. Але гэта яшчэ не ўсё. Прынята рашэнне аб пераносе масавых мерапрыемстваў да 100-годдзя ўніверсітэта на больш позні тэрмін у сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай. Таму фінальная фаза ў святкаванні векавога юбілею ўніверсітэта яшчэ наперадзе.



Віншавальны адрас
да 100-годдзя БДУ ад
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандра ЛУКАШЭНкі

БДУ рашае важныя для краіны задачы

100-годдзе БДУ з’яўляецца гістарычнай падзеяй у жыцці не толькі ВНУ, але і краіны. Пра гэта ў сваім звароце падчас урачыстага пасяджэння з нагоды векавога юбілею БДУ сказала Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Наталля Качанава. Мерапрыемства адбылося 29 кастрычніка з удзелам намесніка прэм’ер-міністра Ігара Петрышэнкі, намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Вольгі Чупрыс і членаў Савета БДУ.

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Наталля Качанава: Вы крочыце разам з нашай краінай

«Не кожнаму дадзена адзначыць такі юбілей, а мы сёння датычныя да гэтай гістарычнай падзеі ў жыцці не толькі ўніверсітэта, але і нашай краіны. Таму што БДУ – гэта не проста найбуйнейшы навуковы, адукацыйны цэнтр эканомікі. Вы крочыце разам з нашай краінай. Асобы, якія стаялі ля вытокаў станаўлення ўніверсітэта, і творцы яго гісторыі заклалі хвалебныя традыцыі, якія сёння працягнуты вамі, шмат у чым садзейнічалі таму, каб ВНУ адбылася і была прызнана ва ўсім свеце», – сказала Наталля Качанава.

Спікер адзначыла, што такіх высокіх паказчыкаў дамагчыся не так проста. «І сёння мне хацелася б падзякаваць вам за гэтую працу па падрыхтоўцы спецыялістаў для ўсіх галін нашай краіны, па падрыхтоўцы патрыётаў нашай краіны. У Беларусі няма ніводнага прадпрыемства і арганізацыі, дзе б не працавалі вашы выпускнікі. 185 тыс. спецыялістаў падрыхтавана для розных галін Беларусі. Дзякую вам вялікі за гэта. Я шчыра жадаю Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту далейшага развіцця, сталення, росквіту і асабіста кожнаму з вас – здароўя», – падкрэсліла яна.

Наталля Качанава дадала, што БДУ актыўна ўключаецца ў рашэнне важных для краіны задач. «Сёння эксперты і навукоўцы ўніверсітэта спрыяюць разам з намі распрацоўцы заканадаўства, а цяпер мы абмяркоўваем Асноўны закон краіны – Канстытуцыю. Я ўжо ўбачыла прапановы па папярэджанні распаўсюджвання кавід-інфекцыі. Гэта твая выкліка, якія жыццё дае нам, а вы крочыце разам з краінай, а дзесяці і наперадзе, – канстатвала яна. – Мы разумеем, што ўсё гэта няпроста, усё вялікая праца. І вы ведаеце, як трапіліва Прэзідэнт ставіцца да педагогаў, студэнтаў, да той дзейнасці, якой займаюцца прадстаўнікі прафесарска-выкладчыцкага складу. У гэтай зале нядаўна была сустрэча са студэнтамі, даверная і адкрытая ўдзячна, а сёння мне выпалі вялікі гонар зачытаць прывітанне Прэзідэнта з нагоды 100-гадовага юбілею Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».

Намеснік прэм’ер-міністра Ігар Петрышэнка: тут працуюць людзі па волі душы і сэрца

«Сёння знакавая падзея для ўсіх нас – вы перасягнулі 100-гадовы юбілей. І наступныя сто гадоў новымі поспехамі і дасягненнямі мы таксама павінны развіваць наш універсітэт, – сказаў Ігар Петрышэнка. – Урад пільна назірае за ВНУ, дапамагае ёй развівацца ў плане ўдасканалення матэрыяльна-тэхнічнай базы, падтрымкі студэнтаў і перападрыхтоўкі выкладчыкаў. Усе гэтыя элементы знаходзяцца ў полі зроку нашай з вамі сумеснай працы».

Віце-прэм’ер пажадаў студэнтам БДУ, каб кожны з іх з вялікім задавальненнем ішоў на заняткі. «Каб яны былі ў прадчуванні сустрэчы са сваімі сябрамі, калегамі і, самае галоўнае, з любімымі выкладчыкамі. Каб яны ўбіралі тую магутную энергетыку ведаў, шчырату душы выкладчыкаў, імкнуліся стаць добрымі спецыялістамі і цэласнымі асобамі, – адзначыў ён. – Мне хочацца пажадаць выкладчыкам, каб яны не эканомілі свае веды, сваю энергетыку, а рэалізавалі ў студэнтах усё тое, што, на іх погляд, не атрымалася рэалізаваць ім самім. Менавіта вашы дасягненні, якія потым трансфармуюцца ў вашых студэнтах, – самыя добрыя справы і самая вялікая падзяка, якая толькі можа быць у сапраўднага выкладчыка. Тут працуюць людзі, якія скончылі ВНУ і па волі душы і сэрца сталі выкладаць, выхоўваюць студэнтаў, каб яны сфарміраваліся не толькі добрымі і таленавіты спецыялістамі, але і ўсебакова развітымі асобамі. А мы ведаем, што ўсё гэта ёсць у БДУ».

Намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Вольга Чупрыс: імідж БДУ фарміруюць выкладчыкі і выпускнікі.

Па яе словах, аб’яднаўчым стрыжнянем, асновай існавання гэтых двух элементаў і ён узаемадзеяння з’яўляюцца духоўна-маральныя каштоўнасці, сфарміраваныя ў беларускай дзяржаве і грамадстве. «Гэта любоў да радзімы і, адпаведна, любоў да сваёй alma mater. Гэта павага да старэйшых пакаленняў і да нашых настаўнікаў, якія далі нам пущэўку ў жыццё. Гэта ўслаўленне дасягненняў



краіны, БДУ і іх прымяненне ўласнымі намаганнямі. Гэта, вядома, карпаратыўнасць, якую я б нават назвала сямейнасцю ў добрым сэнсе гэтага слова, фарміраванне і развіццё дынастыі. Бо калі ў ўніверсітэт прыходзяць вучыцца дзеці былога студэнта, а потым – унукі і праўнукі, універсітэт жыве і гарманічна развіваецца. Калі ўслед за бацькам ва ўніверсітэт прыходзяць працаваць яго дзеці, карпарацыя мацнее, – адзначыла намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта. – Мне пашчасціла быць ва ўсіх ролях. Я ўслед за сваімі продкамі вучылася ва ўніверсітэце, тут атрымлівала адукацыю мой сын. Я працавала ва ўніверсітэце, мой сын знайшоў тут сваё прафесійнае прызначэнне».

Вольга Чупрыс падкрэсліла: ёй бы вельмі хацелася, каб ва ўніверсітэт захацелі прыйсці яе ўнукі і праўнукі. «Вось чаму яшчэ раз ад імя кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта і сябе асабіста я віншую БДУ, членаў вялікай дружнай сям’і, працавіты і мудры калектыв БДУ, таленавітых студэнтаў і выпускнікоў. Усім нам жадаю здароўя, шчасця, удачы і поспехаў, новых планаў, задач і дасягненняў, дабрабыту, а роднаму ўніверсітэту ў цэлым жадаю яшчэ не адно стагоддзе развіцця і росквіту на карысць Рэспублікі Беларусь», – дадала яна.



Галоўнае, што выступае падмуркам нашых дасягненняў, – гэта людзі, чые лёсы нябачна пераплецены з БДУ

БДУ як сімвал жыцця

Прамова рэктара Андрэя Караля на ўрачыстым пасяджэнні Савета БДУ

Паважаныя калегі!

Сёння мы праводзім урачыстае пасяджэнне Савета БДУ, прысвечанае 100-годдзю нашага ўніверсітэта. Яно ў спісе сёлётных юбілейных мерапрыемстваў заяўлена як ключавое. Паколькі Савет – гэта вышэйшы калегіяльны орган кіравання ВНУ.

Калі 1 студзеня 1919 года была абвешчана ССРБ, практычна адначасова вышэйшым заканадаўчым органам краіны было прынята рашэнне пра выданне дэкрэта аб стварэнні першага ўніверсітэта. Гэты факт красамоўна паказвае на першаасновы Беларускай дзяржавы і гістарычнае прызначэнне ўніверсітэта: не толькі фарміраванне сістэмы адукацыі і навукі, але і актыўны ўдзел у станаўленні Беларускай дзяржавы і грамадства. Напэўна, усе ў зале ведаюць, што пад кіраўніцтвам першага рэктара БДУ Уладзіміра Іванавіча Пічэты і пры непасрэднай падтрымцы дзяржавы 30 кастрычніка 1921 года «сэрца ўніверсітэта пачало біцца». Упершыню прайшлі заняткі ў першым ўніверсітэце краіны.

На мяжы 20–30-х гадоў БДУ стаў ля вытокаў стварэння важных для краіны адукацыйных устаноў. Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Нацыянальнай акадэміі навук.

За 100 гадоў прыкладна ў 27 разоў павялічылася колькасць студэнтаў. У 41 раз стала больш выкладчыкаў. І калі першапачаткова было ўсяго 7 практыка-арыентаваных спецыяльнасцяў, калі 11 спецыяльнасцяў медыцынскага профілю, то сёння адукацыйны працэс у БДУ забяспечвае падрыхтоўку ва ўсіх напрамках спецыяльнасцяў, акрамя медыцынскага і сельскагаспадарчага профілю.

Сучасная структура БДУ 2021 года ўяўляе сабой найбуйнейшую ў Беларусі адукацыйную, навукова-вытворчую і навука-адукацыйную карпарацыю, якая дазваляе нам задавальняць заплыты эканомікі і сацыяльнай сферы ў элітарных спецыялістах практычна для любой галіны ў дзяржаве. Нашы выпускнікі – наш гонар – вядомыя айчынным і замежным навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы.

Сведчаннем адмысловай місіі ўніверсітэта з’яўляецца нават той факт, што ўніверсітэт не спыняў сваю дзейнасць у вельмі складаных і крытычных для краіны дні, а менавіта падчас Вялікай Айчыннай вайны.

І цяпер, у няпростыя кавідны перыяд сучаснасці, нашы супрацоўнікі годна прынялі выклік, абсалютна не знізіўшы якасць адукацыі і забеспечыўшы бесперапыннасць падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. Неявілі прыклад: нацвёрты год працуе Адукацыйны партал БДУ, дзе могуць праводзіцца да 2000 заняткаў адначасова ў рэжыме відэаканферэнцыі, а змест і тэхналогіі навучання адпавядаюць самым высокім сучасным міжнародным стандартам.

Хацеў бы адзначыць, што класічнасць, экалагічнасць самой сутнасці ўніверсітэта вызначаюць непазбежнасць выпрацоўкі метадалагічных асноў адукацыі. Чаму так? Менавіта на скрыжаванні самых розных навук, галін навуковых ведаў адбываецца нараджэнне новых сэнсаў. Наш універсітэт арыентаваны на развіццё кампетэнтнай спецыяліста XXI стагоддзя, які будзе канкурэнтаздольным ва ўмовах зменлівага свету. Гэта крэатыўнасць, умненне

выходзіць за свае межы, глядзец на сябе збоку, працаваць у камандзе. Ва ўніверсітэце актыўна развіваюцца тэхналогіі па раскрыцці патэнцыялу студэнта, яго самарэалізацыі. Гэта тэхналогіі, заснаваныя на адкрыцці сябе і навакольнага свету, што забяспечвае цесны сплаў навучання і выхавання для падрыхтоўкі сапраўднага патрыёта.

За 100-гадовы перыяд ва ўніверсітэце былі сфарміраваны вельмі магутныя навуковыя школы, інстытуты і цэнтры. Актыўнае развіццё навуковых даследаванняў у БДУ ў павяненны час прыйшлося на пачатак 50-х гадоў, калі ва ўніверсітэце сталі фарміравацца навукова-даследчыя лабараторыі. З пачатку 70-х гадоў у структуры БДУ ствараюцца першыя НДІ. А ўжо сёння мы падышлі да той мяжы, калі кожная 5-я кандыдацкая дысертацыя, кожная 6-я доктарская ў краіне абараняецца супрацоўнікамі БДУ. Штогод навукоўцы БДУ ўваходзяць у лік самых цытаваных аўтараў у галіне прыродазнаўчых і гуманітарных ведаў у свеце, публікуюць больш за 800 артыкулаў у самых аўтарытэтных сусветных часопісах. Прававай непарыўнасці адукацыі і навукі ў БДУ з’яўляецца ўцягнутасць звыш 8 тысяч студэнтаў у навуковую дзейнасць.

І, як вынік, сёння БДУ – прызнаны ўніверсітэт у міжнароднай адукацыйнай прасторы. Гэта пацвярджаецца ўваходжаннем універсітэта ўпершыню за ўсю яго гісторыю ў 1 % найлепшых універсітэтаў свету. Год стагоддзя юбілею БДУ занесены ў спіс памятных дат ЮНЕСКА. І гэта сімвалічна, таму што калі 75 гадоў таму прадстаўнікі нашага ўніверсітэта ўдзельнічалі ў заснаванні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.



АБ’ЯВЫ

**БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯВЛЯЕ КОНКУРС
НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:**

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і метадык выкладання біялогіі; фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі; археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін.

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: тэорыі функцый; філасофіі і метадалогіі навукі; інтэлектуальных сістэм; неарганічнай хіміі; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; грамадзянскага працэсу і працоўнага права; крыміналістыкі.

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі; літаратурна-мастацкай крытыкі; дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; агульнай матэматыкі і інфарматыкі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; фізічнай электронікі і нанаэлектронікі; агульнай і медыцынскай псіхалогіі; філасофіі і метадалогіі навукі; сацыялогіі; сацыяльнай і арганізацыйнай псіхалогіі; фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій; вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі; камп’ютарнага мадэлявання; агульнай фізікі; фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі; фізічнай аптыкі і прыкладнай інфарматыкі; тэарэтычнай фізікі і астрафізікі; беларускага мовазнаўства; тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства; крыніцазнаўства; гісторыі Расіі; гісторыі паўднёвых і заходніх славян; гісторыі новага і наважэйшага часу; высока-молекулярных злучэнняў; аналітычнай хіміі; крыміналістыкі; паліталогіі; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; крымінальнага права.

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: перыядычнага друку і вэб-журналістыкі; матэматычнай кібернетыкі; ды-зайну моды; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; англійскага мовазнаўства; крыміналістыкі; тэорыі гісторыі дзяржавы і права; фізічнага выхавання і спорту; міжнароднай палітычнай эканоміі; лінгвай эканомікі.

Тэрмін паданы заявы – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабурынскага, 5-а, увар’енне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36

**ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
АБ’ЯВЛЯЕ КОНКУРС
НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:**

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ лагістыкі. ПРАФЕСАРА КАФЕДРАЎ лагістыкі. ДАЦЭНТА КАФЕДРАЎ лінгва-інтэлектуальных сістэм.

ДАЦЭНТА КАФЕДРАЎ бізнес-адміністра-травання.

ДАЦЭНТА КАФЕДРАЎ фінансаў і ме-неджменту.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Шпа-ленская, 7, тэл. 375-60-27, 375-60-28, e-mail: sbmt@sbmt.by; http://www.sbmt.by

БДУ ў 9МІ БЕЛАРУСІ

Урачысты Савет БДУ з нагоды 100-годдзя ўніверсітэта – БелТА, sb.by, rg.ru, Беларусь-1, soyluz.by, zviazda.by, СТВ (29.10), zviazda.by, sb.by, «Спадарожнік», БелТА, «СБ. Беларусь сёння», СТВ, «Настаўніцкая газета», «Мінск-навіны» (30.10).

Пра 100-годдзе БДУ – БелТА, Беларусь-24, «Мінск-навіны» (25.10), Беларусь-24, Беларусь-1, zviazda.by, radiokp.ru (28.10), АНТ, радыё «Мір», Беларусь-1 (29.10), Беларусь-1, bobruisk.ru, sb.by, sng.fm (анлайн-радыё «Голас СНД»), «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сёння» (30.10).

Міжнародны моладзевы форум «МІР» – пройдзе ў Мінску – БелТА, sb.by, zviazda.by (24.10), АНТ (26.10).

Студэнты БДУ пранеслі «Полынь ведаў» – БелТА, «Спадарожнік», news.21.by (19.10), Беларусь-1 (20.10).

Каманда БДУ заваявала сярэ-бро чэмпіянату свету па прагра-маванні срод студэнтаў – «Мінск-навіны», БелТА, mlyn.by, news.ru, Беларусь-24 (07.10).

БДУ трапіў у рэйтынг най-лепшых універсітэтаў свету (па версіі брытанскага часопіса Times Higher Education (THE)) – sb.by, БелТА, soyluz.by, radiomir.by, АНТ, Беларусь-1 (02.09), АНТ (14.09).

Пра памятную манету да ста-годдзя БДУ – БелТА, zviazda.by, Беларусь-1, «Мінск-навіны» (08.09), «На-родная газета» (10.09).

БДУ правядае акцыю «Лекі ад COVID-19» – БелТА, zviazda.by (01.09).


Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ



Падарунак для БДУ ад Найзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Таджыкістана ў Беларусі Махмашарыфа Хасдова



Вішаванне ад рэктара МДУ імя М. В. Ламаносава Віктара Садойнічага



Вішаванне ад рэктара Далінскага політэхнічнага ўніверсітэта Го Дунміна



Вішаванне ад віцэ-прэзідэнта ZTE Corporation Сюэ Біня

Міжнародная сувязь БДУ: ад усяго сэрца

Больш за сотню віншаванняў ад прэзідэнтаў, рэктараў універсітэтаў, выпускнікоў БДУ і ўсіх неабыхавых да 100-годдзя БДУ людзей паступіла на адрас нашага ўніверсітэта. Кожны з іх хацеў сказаць у гэты памятны дзень прыемныя і важныя словы, пажадаць творчых поспехаў і росквіту нашай alma mater.

Рэктар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава акадэмік **Віктар Садойнічы** ў сваім відэавіншаванні адзначыў, што ў маскоўскім універсітэце шануюць тое, што з БДУ іх звязваюць даўнія, цесныя і вельмі прадуктыўныя навукальна-навуковыя і чалавечыя адносіны.

Прафесары і выпускнікі маскоўскага ўніверсітэта прымалі самы непасрэдны ўдзел у стварэнні Беларускага ўніверсітэта. А затым на працягу ўсёй яго гісторыі былі надзейнымі партнёрамі і сябрамі.

У 2018 універсітэты абнавілі дамову аб супрацоўніцтве, якая дзейнічае ўжо больш за 30 гадоў. І ўпершыню ў гісторыі міжуніверсітэцкага ўзаемадзеяння заснавалі агульнае свята Дні сяброўства МДУ і БДУ.

«Такога няма больш ні ў адной краіне свету. Яно святкуецца штогод 10 кастрычніка, у дзень, калі ў 1943 годзе беларускі ўніверсітэт аднавіў сваю працу ў эвакуацыйным Маскве, а супрацоўнікі МДУ аказвалі беларускім калегам у гэтым усемагчыму дапамогу. Дні сяброўства падкрэсліваюць гістарычную пераемнасць і адданасць нашаму агульнаму мінуламу і нашай памяці пра Вялікую Айчынную вайну. Наша супрацоўніцтва ў цэлым іграе важную ролю ў развіцці расійска-беларускай навукова-адукацыйнай прасторы».

Віктар Антонавіч нагадаў, што ў 2018 г. быў праведзены расійска-беларускі міжуніверсітэцкі форум, а ў 2019 г. гэты напрамак атрымаў развіццё ў стварэнні гісторыі расійска-беларускай сумеснай магістарскай праграмы двойнага дыплама «Гісторыя беларускай дыяспары».

Рэктар Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта (Кітайская Народная Рэспубліка) акадэмік **Го Дунмін** выказаў сардэчныя віншаванні і найлепшыя пажаданні ўсяму калектыву і выпускнікам БДУ.

«Як кажа кітайская прыказка, каб выгадаць дрэва, трэба дзесяць гадоў, а каб выхаваць чалавека, трэба 100 гадоў. За сваю стогадовую гісторыю БДУ падрыхтаваў велізарную колькасць высокакваліфікаваных спецыялістаў і назапасіў каштоўны досвед міжнароднага супрацоўніцтва. Несумненна, БДУ зрабіў значны ўнёсак у развіццё чалавечага грамадства і рэгіёнаў па ўсім свеце. ДПУ высока шануе доўгае тэрміновыя і плённыя партнёрскія адносіны паміж нашымі ўніверсітэтамі і вельмі ганарыцца імі».

З 2007 г. ДПУ і БДУ актыўна развіваюць розныя формы міжнароднага абмену ў сферы вышэйшай адукацыі, удасканальваюць сістэму сумеснага навучання і ствараюць пляцоўкі для падрыхтоўкі спецыялістаў, правядзення сумесных навуковых мерапрыемстваў і стымулявання культурнага ўзаемадзеяння паміж нашымі краінамі.

Сумеснымі намаганнямі былі заснаваны Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, сумесны інстытут ДПУ і БДУ і сумесны інстытут БДУ і ДПУ, сфарміравана ўнікальная мадэль міжнароднага ўзаемадзеяння ў галіне вышэйшай адукацыі.

Рэктар Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта падкрэсліў, што сёлетая першыя выпускнікі першай ступені вышэйшай адукацыі сумеснага інстытута ДПУ і БДУ пасляхова скончылі навучанне. Таксама была рэалізавана інтэграцыя адукацыйных праграм першай ступені вышэйшай адукацыі, магістратуры і аспірантуры СІДБ. У сферы навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва ДПУ і БДУ былі адкрыты навукова-даследчы цэнтр плазменных тэхналогій, міжуніверсітэцкая міжнародная лабараторыя даследаванняў рэгіянальнай эканомікі і інтэграцыйных працэсаў і навукова-інавацыйны цэнтр ДПУ і БДУ.

У галіне гуманітарнага супрацоўніцтва паміж двума ўніверсітэтамі ўвесь час ажыццяўляецца абмен выкладчыкамі і студэнтамі. Студэнты маюць магчымасць вучыцца ў змяшаных групах. Навучанне ў такіх групах, сумесны прыем ежы, пражыванне ў агульным корпусе ўмацоўваюць паразуменне і довер паміж студэнтамі, што спрыяе развіццю культурнага ўзаемадзеяння паміж Кітаем і Беларуссю. Сённяшні свет перажывае ўнікальныя даты апошняга стагоддзя змены. Ва ўмовах складанай эпідэміялагічнай сітуацыі ўзаемадапамога і супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларуссю сталі яшчэ важнейшымі.

«Мы шчыра спадзяёмся на працяг сумеснай працы з БДУ, пашырэнне сфер супрацоўніцтва ў галіне вышэйшай адукацыі Кітая і Беларусі, узбагачэнне змястоўнага складніка міжнароднага абмену студэнтамі і выкладчыкамі, а таксама на далейшае ўмацаванне нашага сяброўства. З нецярплівасцю чакаем заканчэння сусветнай пандэміі і як мага хутчэйшай сустрэчы са старымі сябрамі з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Спадзяёмся на працяг і развіццё супрацоўніцтва паміж двума ўніверсітэтамі».

Рэктар Нацыянальнага ўніверсітэта Узбекістана імя Мірзы Улугбека прафесар **Іном Маджыдаў** ў сваім віншавальным звароце адзначыў, што беларускі ўніверсітэт прайшоў вялікі працоўны шлях за сваю стагодковую гісторыю, падрыхтаваў сотні тысяч выпускнікоў, сярод якіх бачныя навукоўцы, пісьменнікі, педагогі і грамадскія дзеячы. Дзякуючы высокапрафесійнай працы пакаленняў прафесарска-выкладчыцкага складу, універсітэт у наш час з'яўляецца найбуйнейшым навуковым і навуковым цэнтрам, які валодае шырокім спектрам устойлівых партнёрскіх сувязяў і дзелавых кантактаў з рознымі ўстановамі па ўсім свеце.

«Узаемадзеянне паміж нашымі ВУН накіравана на дасягненне канкрэтнай перавагі ў адукацыйнай і навукова-тэхнічнай галінах, накіраваных на інавацыйнае развіццё ў цэлым. Нам ёсць чаму павучыцца ў вас. Прафесіяналізм і адказнасць, працавітасць і вера ў будучыню дазволілі нам стаць найбуйнейшым даследчым і адукацыйным цэнтрам. Хачу пажадаць вам і вашаму ўніверсітэту доўгіх гадоў

росквіту, паспяховага навучання і выхавання будучых кваліфікаваных, прафесійных спецыялістаў для Беларусі».

Прэзідэнт Туркменістана **Гурбангулы Бердымухамедаў** падзякаваў БДУ за тое, што цяпер у нашым універсітэце навучаюцца некалькіх сотняў туркменскіх юнакоў і дзяўчат. У будучыні яны палююць шэрагі высокакваліфікаваных спецыялістаў, працаўнікоў у розных галінах эканомікі і краіны.

«За многія гады Туркменістанам і Рэспублікай Беларусь назіраюцца велізарныя пазітыўныя досвед эфектыўнага ўзаемадзеяння і дасягнутыя добрыя вынікі ў адукацыйным асяроддзі».

У гэтым кантэксце дамова аб супрацоўніцтве паміж Туркменскім дзяржаўным універсітэтам імя Махтумкулі і Беларускім дзяржаўным універсітэтам, падпісаная ў 2013 годзе, мае вельмі вялікае значэнне ў працоўнай навуковай і адукацыйных кантактаў паміж нашымі краінамі».

Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы **Дамітрый Мезенцаў** накіраваў відазварот да ўдзельнікаў урачыстага пасяджэння Савета БДУ.

Па яго словах, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – гэта нацыянальны брэнд рэспублікі.

«Высокі рейтинг універсітэта і ў самой Беларусі, і за мяжой. Унікальныя сувязі, якія напрацаваны прадстаўнікамі навуковай супольнасці як у прыродазнаўчай сферы, так і ў гуманітарнай. Але найбольш здазіліў тое, што на працягу ўсіх гэтых гадоў, асабліва ў апошнія гады, калі перад светам стаяць новыя задачы па фарміраванні новага тэхналагічнага ўкладу і лібэралізацыі эканомікі, універсітэт вельмі сучасна і жыва адлюстроўвае тую патрабаванні, у тым ліку рынку працы, на якія трэба хутка і своечасова рэагаваць. Так і адбываецца. Адкрыццямі новай спецыяльнасці і спецыялізацыі, усё шырэй прадстаўлены працы навукоўцаў БДУ на беларускай, расійскай і замежнай сцэне».

Старшыня Савета Федэрацыі Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі **Вялянціна Маціенка** ад імя савета і ад імя асабіста павіншавала калектыву, выпускнікоў і студэнтаў нашага ўніверсітэта.

У сваім лісце яна адзначыла, што на працягу доўгіх гадоў БДУ з'яўляецца флагманам вышэйшай адукацыі Беларусі. Універсітэт годна прадстаўляе краіну на міжнародным узроўні. Занясенне святкавання 100-годдзя БДУ ў спіс памятных дат ЮНЕСКА на 2020–2021 гады пацвярджае высокую ацэнку яго дзейнасці сусветнай акадэмічнай і навуковай супольнасцю. БДУ вядзе насычаны міжнародны стасункі. Традыцыйна развіваецца супрацоўніцтва з міжнароднымі навукова-даследчымі арганізацыямі, расійскімі ВУН. Сумесная праца вядзецца з Аб'яднаным інстытутам ядзерных даследаванняў у г. Дубна, падпісаны мемарандум аб ўзаемадзеянні паміж МДУ імя М. В. Ламаносава і БДУ ў галіне касмічнай адукацыі і навукі.

Упэўнена, што і ў далейшым універсітэт будзе спрыяць ўмацаванню сувязяў паміж нашымі краінамі і рашэнню актуальных задач развіцця Рэспублікі Беларусь».

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь **Ігар Сергеенка** павіншаваў рэктара і калектыв Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта са 100-годдзем. «Створаны адначасова з беларускай дзяржавай, БДУ ўвайшоў у гісторыю як першая нацыянальная ВУН краіны. Менавіта тут пачалося развіццё фундаментальнай навуцы, фарміраванне кадраў для галін народнай гаспадаркі і культуры маладой рэспублікі. Захоўваючы найлепшыя традыцыі пяцірадных пакаленняў выкладчыкаў і студэнтаў, вы і сёння ствараеце сучаснасць і будучыню Беларусі. Жадаю калектыву ўніверсітэта моцнага здароўя, дабрабыту і новых поспехаў на карысць Айчыны».

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь **Ігар Карпенка** таксама шчыра павіншаваў калектыв БДУ са значнальнай датой. Па яго словах, нягледзячы на самавыт ўзрост, наш універсітэт сустракае гэты юбілей у выдатнай «творчай форме» і па-ранейшаму ўражае сур'ёзнымі дасягненнямі і поспехамі. Сёння, як і дзесяцігоддзі назад, тут пануе атмасфера творчання і сапраўднага студэнцкага братэрства, якая дамагае дасягаць высокіх вынікаў у вучобе, знаходзіць сваё прызначэнне, уласабыць у жыццё вызначаныя мэты.

БДУ справядліва славіцца багатай гісторыяй, выдатнымі традыцыямі, шматлікімі пакаленнямі педагогаў і настаўнікаў – захопленымі, адданымі справе людзьмі, сапраўднымі прафесіяналамі і падзвіжнікамі. І, вядома, адмысловы гонар ВУН – бліскучая плеяда выпускнікоў, якія зрабілі ўнікальны ўнёсак у развіццё нацыянальнай эканомікі, навуку, культуру.

Міністр перакананы, што, захаваўшы сувязь часоў і адкрытасць усяму новаму, прагрэсіўнаму, універсітэт і надалей будзе ўпэўнена трымаць планку аднаго з прызнаных лідараў айчынай вышэйшай адукацыі.

Міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь **Уладзімір Макей** накіраваў віншаванні ад імя калектыву МЗС.

«Унёсак універсітэта ў развіццё краіны немагчыма пераацаніць. Сваймі дасягненнямі ва ўсіх сферах жыццядзейнасці, уключаючы дыпламатыю, шматлікія пакаленні беларусаў абавязаны менавіта вашай ВУН».

Міністэрства замежных спраў шануе партнёрскія і даверныя адносіны з Беларускай дзяржаўнай універсітэтам. Дзясяці гадоў вашы выпускнікі паспяхова працоўваюць нацыянальнае інтарэсы Рэспублікі Беларусь ва ўсіх рэгіёнах свету. Сотні дыпламатаў і ветэрану беларускай дыпламатычнай службы ганарыцца сваёй альма-матар.

Разлічваю, што цеснае і плённае супрацоўніцтва, якое складалася паміж знешне-палітычным ведамствам і ўніверсітэтам, будзе і надалей працягвацца на карысць нашай краіны».

Старшыня Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі **Міхаіл Мясніковіч** павіншаваў універсітэт з векавым юбілеем.

На працягу ўсёй сваёй гісторыі галоўная навукальная ўстанова краіны дынамічна развіваецца, падтрымліваючы непарушны аўтарытэт у навуковай і акадэмічнай супольнасці, з'яўляецца адным з флагманам вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, краін Еўразійскага эканамічнага саюза і свету.

Акадэмік адзначыў, што занясенне даты юбілею ўніверсітэта ў спіс памятных дат ЮНЕСКА на 2021 год – гэта ацэнка высокай значнасці БДУ на міжнародным узроўні.

«Падкрэслію, што гэтая гістарычная вяжа важная не толькі для тых, хто непасрэдна звязаны з сённяшняй дзейнасцю ўніверсітэта, але і для сотняў тысяч яго выпускнікоў, якія працуюць у шматлікіх галінах эканомікі Рэспублікі Беларусь і за яе межамі».

Пастаянны каардынатар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рэспубліцы Беларусь спадарыня **Іаана Казана-Вішнявецкая** павіншавала ўніверсітэт з тым, што ён ужо 100 гадоў адчыняе свае дзверы для тысяч маладых і таленавітых людзей.

«Акадэмічная супольнасць – гэта партнёр і для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на якую мы разлічваем у сваёй працы ў Беларусі. Шматлікія агенцтвы, фонды і праграмы ААН у Беларусі рэалізуюць разам з БДУ сумесныя ініцыятывы. Гэта і мадэляванне, і конкурсы навуковых прац, розныя інтэрактыўныя мерапрыемствы, як, напрыклад, па працэдурным гандлю людзьмі. Мы рады бачыць у сценах універсітэта тэматычныя выставы, фатаграфіі, прывесненыя памятным датам ААН. Мы заўсёды рады выпускнікам БДУ, якія штогод паступаюць на працу ў ААН. Стогадовы юбілей – гэта не толькі круглая дата, але і час ставіць новыя амбіцыйныя мэты і задачы і загадваць смелыя мары».

БДУ – частка жыцця і студэнтаў, якія ўжо даўно вышліся і знаходзяцца за некалькі тысяч кіламетраў. Так сталася і з **Вэй Вэй**, выпускніцкай філфака 2008 г.

«Мой асабісты лёс склаўся ў Беларусі і непасрэдна звязаны з БДУ. Мой муж таксама вучыўся тут на факультэце міжнародных адносін. І хоць мы з аднаго горада, але сустрэліся ў Мінску. Тут нарадзіўся наш старэйшы сын, тут хадзіў у дзіцячы садок».

Вэй Вэй вучылася на філфаку, працавала на кафедры кітайскай філалогіі, у складзе аўтарскага калектыву пісала падручнікі кітайскай мовы для школы. Напісала і абараніла кандыдацкую дысертацыю, атрымала навуковае званне дацэнта. І ўсё гэта ў БДУ. Яе дасягненні ў Беларусі сталі асновай для развіцця кар'еры ў Кітаі. Сёння яна ўзначальвае кафедру замежных моў Інстытута міжнародных зносін Хэнанскага ўніверсітэта навуцы і тэхнікі. Яна з трапятаннем сочыць за жыццём БДУ. Бо са

100 гадоў жыцця ўніверсітэта 20 гадоў ён з'яўляецца часткай яе жыцця.

Студэнцкі савет Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта таксама павіншаваў БДУ з юбілеем.

«Некаторы час таму студэнты ФМА БДУ наведвалі факультэт міжнародных адносін СПБДУ, дзе сумесна з нашымі студэнтамі абмяркоўвалі перспектывыя напрамкі развіцця супрацоўніцтва паміж Расіяй і Беларуссю ў рамках праекта Саюзнай дзяржавы».

Мы ўпэўнены, што БДУ працягне быць крузняй для перспектывных кадраў не толькі для дыпламатычнай нівы, але і для іншых, не менш важных спецыяльнасцяў».

Аляксандр Карскі, праўнук акадэміка Яўхіма Карскага, аднаго з ініцыятараў стварэння ўніверсітэта ў Мінску, таксама даслаў віншавальны адрас.

«Выдатнае свята: Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту – сто гадоў! Ствараў ён у цяжкія гады. Дзяржава прыкладвала велізарныя намаганні, каб нястомна развіваць і ўмацоўваць гэту апору навуцы, кузню беларускіх навуковых і педагогічных кадраў. Тое, пра што марылі беларускія патрыёты на мяжы XIX і XX стагоддзяў, адбылося. І гэта, мабыць, і ёсць самае вялікае шчасце на зямлі – бачыць, як спраўджаецца грамадска значная мара, якая прыносіць Радзіме бясспрэчную карысць».

Радуюся за ўніверсітэцкую моладзь. Перад ёй неагледаны сусвет ведаў. Перад ёй поле вялікіх спраў. І з гэтага часу кожны выпускнік беларускага ўніверсітэта зможа з гонарам сказаць, што стрыжэн у яго жыцці быў закладзены ў знамятай навукальнай установе з векавой традыцыяй».

Акрамя гаданых віншаванняў на адрас БДУ паступілі ўрачыстыя лісты ад шматлікіх універсітэтаў-партнёраў, ведамстваў, грамадскіх арганізацый і навуковых устаноў з усяго свету. Свае шанаванні ў гонар БДУ выказалі таксама дзясяткі паслоў, парламентарыяў і сотні выпускнікоў нашага ўніверсітэта. З іх зместам і самымі шчырымі эмоцыямі можна азнаёміцца на ўніверсітэцкім сайце ў раздзеле «Да 100-годдзя БДУ» ва ўкладцы «Віншаванні». Не прамініце!

Карта віншаванняў БДУ

Гісторыя БДУ – гэта гісторыя кожнага абітурыента, студэнта, выпускніка, выкладчыка, супрацоўніка і партнёра.

Унікальная акцыя, якая аб'яднала ўсіх датычных да alma mater, рэалізавана ва ўніверсітэце.

Павіншаваць БДУ са 100-годдзем можна з любой кропкі свету з дапамогай інтэрактыўнай карты.

На дадзены момант віншаванні (каля 400) паступілі з усіх абласцей Беларусі і больш чым 30 краін.

Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Дубай

«Ад усяго сэрца віншую любімы БДУ з такой значнай і прыгожай датай! Бязмерна рада быць часткай сям'і ўніверсітэта і Інстытута бізнесу. І ў такі дзень хочацца павіншаваць усіх студэнтаў, выкладчыкаў, супрацоўнікаў універсітэта, абітурыентаў! Гэта толькі пачатак нашай агульнай доўгай і захапляльнай гісторыі. Са святам!»

**Анастасія Лаўрыначук, выпускніца 2021 года
Інстытута бізнесу БДУ**

Куба

«My name is Raul Falcón Santana, me and my spouse Nivin Herrera Capote, cubans, are graduates in 1983, in the career of political economy. We want to thank this institution for giving us higher education, for offering us the opportunity to be most professional people. We thank too all profesor teaching us lessons during our stay in the university. We wish you have more successes in the future. Thanks for all».

Беларусь, Мінск

«My name is Chen Yurong, I come from China, with a passionate heart, I warmly congratulate the 100th anniversary of the establishment of the Belarusian State University! I am very happy to be a Master student of the BSU. I get many professional, very good and very enthusiastic teachers here. Their courses are humorous and interesting, I not only learn the content of the course itself, but also improve my English, I do love it! I cherish every opportunity to go to class and every opportunity to meet with teachers! In our spare time, a very nice teacher, Mr. Artemev Serge always tries to find opportunities to take us to visit various famous buildings, parks and art museums in Minsk, he is our tour guide and our good friend, which greatly enriches our life of studying abroad, this is really great! Thanks to all the teachers! Thanks to all the classmates! The encounter with the BSU makes my youth more beautiful, more meaningful! I do love all the days, too many best memories, and will have more coming!»

Чэнь Юйжун

Францыя, Праванс – Альпы – Блакітны Бераг, Приморскія Альпы, Акруа Ніца, Болье-сюр-Мёр

«Дарагі ўніверсітэт! Ад усяго сэрца віншую з выдатным юбілеем – 100-годдзем! Слаўся, родная альма-матар, у наступных стагоддзях і будзь пучыводнай зоркай для будучых пакаленняў!»

**Выпускніца філфака і журфака
Лізавета Міхед (Іўчанкава)**

Расія, Санкт-Пецярбург

«Сотрудникам и студентам БГУ, как нынешним, так и бывшим, счастья и здоровья, успехов и удачи, процветания и благополучия! Поздравления химическому факультету! Процветания, успехов, непрерывного развития!»

**Людмила Косова, выпуск 1983 года,
химический факультет**

Злучаныя Штаты Амерыкі, Вашынгтон

«Поздравляю мой университет со 100-летием! Спасибо огромное прекрасным преподавателям физфака, которым я очень благодарна за те глубокие знания, которые я получила в БГУ!»

**Анна Иванова, выпуск
физического факультета, ядерная
физика, 1990 год**

Іспанія

«С юбилеем, БГУ! Желаю всем преподавателям, администрации и студентам и дальше развивать университет, чтобы он выпускал профессионалов с творческим и инновационным потенциалом, который мог бы пригодиться как на родине, в Беларуси, так и на всей планете Земля. С наилучшими пожеланиями, выпускница Сахаровского института по радиозоологии».

Людмила Люцко

Швейцарыя, Люцэрн

«Віншую БДУ са 100-гадовым юбілеем! Жадаю нескі яркае святло вучэння, крытычнай думкі, творчасці і высокіх навуковых дасягненняў прынамсі на наступныя 100 гадоў! Віват, БДУ!!!»

China, Guangdong Province (Кітай, Гуандун)

«The 100th anniversary of BSU is a holiday for Belarusians and all BSU students from different countries and nationalities around the world. BSU is a university with an ancient history and heritage that connects the destinies of many people, governments, and nations. BSU is the cradle of Belarusian scientific thought, the originator of the Belarusian domestic education system, and like a powerful incubator, in its 100-year history. In its 100-year history, BSU has created many miracles, and all the people and events in these miracles have common roots with BSU. I am grateful to my alma mater BSU, I am proud of you, and I am more affluent in the sense of social value because of you. Bless my alma mater, BSU, forever!»

This is the best wish from Chen Pei, an international student from China

Італія, Альпы

«Дорогому БГУ посвящаю слов и игру: Милый Университет, Ты прекрасен, спору нет – Кладёзь знаній, храм науки, Лекарь от житейской скуки, Каждодневное познание, И студентов состязанье. Сколько лет и сколько зим, Ну а ты неотразим! Помним, любим, уважаем, Со 100-летьем поздравляем!»

**Майя Миронова,
филологический факультет,
романо-германская
(английская) филология, выпуск
2005 года**

Туркменістан, Ашгабад

«От всего сердца поздравляю Белорусский государственный университет со 100-летним юбилеем! Отдельно хочу поблагодарить преподавательский коллектив ФМО БГУ за полученные знания! Диплом БГУ гарантирует перспективную работу и достойную зарплату. Это подтверждают и ваши знаменитые выпускники, среди которых известные государственные и общественные деятели. Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго. Пусть дружба между народами Туркменистана и Беларуси будет вечной! Спасибо!»

Эстонія, Талін

«Happy birthday BSU! You are young, intelligent, entrepreneurial and creative! You are the place where knowledge, values and wisdom are created! You are a birth net of future leaders! We wish you all the best and we are excited witnessing your development for the next 100 years!»

**Prof. Dr. Xiaotian Zhang
BSU 2008**

